

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 213 (5887) 15 верасня 1937 г., серада ЦАНА 10 КАП.

Вярнуць запазычанасць!

Результаты работы прамысловасці БССР у жніўні вылікаюць сур'езную трыюму. Мясячны план выканан Усяго толькі на 87,8 проц. Замест арганізацыі большэвіцкай барацьбы за павышэнне тэмпаў і пакрыццё запазычанасці падарождзіх месцаў кіраўнікі наркаматаў, трэстаў і прадпрыемстваў занулілі ў жніўні дзейнае гаспадарства, значнае пагоршэнне работы нават у параўнанні з прапашым перыядам. Прачы ўсе больш паглыбляецца. Краіна недаарытывае на мільёны рублёў прадукцыі.

Асноўная хвароба наркаматаў — у канцылярыска-бюракратычных металах кіраўніцтва. Кіраўнікі наркаматаў, трэстаў і прадпрыемстваў усё яшчэ не ведаюць становішча спраў на вытворчасці. Пытанні непасрэдна вытворчай работы ў наркаматах і трэстах займаюць мізэрнае колькасць людзей. Жывая сувязь з прадпрыемствамі ў большасці не рэгулярная, гаспадарская. Асноўнае пазнаенне сваіх кадраў, няздольнае патрэб вытворчасці. Як-жа можна правільна кіраваць прадпрыемствам, не ведаючы, што там робіцца?

Наркаматы, трэсты і прадпрыемствы не зробілі патрэбных вывадаў з пастаю ўладска-савецкага пленума ЦК ВКП(б). Некаторыя гаспадарнікі яшчэ і да гэтага часу думаюць, што іх задача — тэхнічны працэс, а выкрыццё ворагаў быццам-бы справа гаспадарскіх арганізацый. Дзяляцца — вось што яшчэ з'яўляецца характэрнай рысай кіраўніцтва. Гэтым карыстаюцца польскія шпіі, прадаўжаючы арганізоўваць дыверсіі. Аварыі і прастоі на тэхнічных прычынах — буйны б'іт заводоў. Пара накончыцца з ім і выпаднуць на свет божы іх арганізацыі.

Дзяляцца асабліва ўвараніліся ў тарыфной, пазельнай і будаўнічай прамысловасці. Вось Вабудпротрест. Ён выканаў жніўніскі план толькі на 76,9 проц. Тут прадаўжае актыўна дзейнічаць вораг: ён правальвае капітальнае будаўніцтва, павялічвае колькасць пераробак, пагаражае работу, псуе матэрыялы і інш. Аднак, дырэктары трэста тав. Гімеляшчына гэта ніколі не турбуе. Да сігналуў друку і рабочыя былі не прыслухована. «Звязда» яшчэ чатыры месяцы таму знала зусім канкрэтна, ўказваючы на шкодніцтва ў будаўніцтве аршанскага Ільіакамбіната. Тав. Гімеляшчына з пенай у рота абараняў тады кіраўнікоў будаўніцтва камбіната, не агаджаючыся з аб'яваваннем «Звязды». Ён даў ім магчымасць прадаўжаць там шкодніцтва, пакуль сны не былі вывертыя органамі НКВД.

На-рэшце ішаму ў глыбокім справе прамысловасці Наркамлеса (80,2 проц. плана). Тут абсалютна не адчуваецца яшчэ сапраўднай барацьбы за выганне шкоднікаў. Нарком тав. Рыжыкаў працягла недапушчальна маруднасць у гэтай справе, хопь сістэма Наркамлеса больш за ішную засмечана зарождзі і шкодніцкімі элементамі.

Недапушчальна дрэнна прапалава прамысловасць Наркамхарчпрама. Намеснік наркома тав. Рыжыкаў меў ямаста сігналуў аб шкодніцтве, выпрыскаў, у маславядзельнай галіне прамысловасці, узначальваючай тав. Майсеевіч. Гэты трест выканаў жніўніскі план Усяго толькі на 52,2 проц., сарваўшы нармальнае забеспячэнне прапашных стапін маслам. У гэтым трэсце хвітнае вядомае, пазаванне прадукцыі, ашукванне маславядельцаў. Але т. Рацін чамусьці першым гэтыма значыцца.

Многа недадада прадукцыі і прамысловасць Наркамтэкстпрама. Наркамат фіксуе працы на буднішніх прадпрыемствах сваёй сістэмай, але нічога дзейснага не ўжывае для іх ліквідацыі. Пара нашым наркаматам па-сапраўднаму ўзяцца за выкаротаванне шкоднікаў і ліквідацыю вынікаў іх воражай работы. Зараз па краіне ўзнікла магучая хваля прадактыўніцкага саборніцтва.

Найшырэйшы масы прапашных пахалляюць заклік лепшых стаханавцаў фабрык і заводоў аб азнаменаванні двадцятга гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі новымі перамогамі на ўсіх участках нашай творчай работы. Ужо на многіх прадпрыемствах гэты ўздым з'яўляецца ў канкрэтных вытворчых поспехах, росце сацыялістычнай прадукцыйнасці працы і стаханавцкім руху. Нама сумненні, што калі нашы аэвоксія арганізацыі здоленць скарыстацца гэтым ўздым, прамысловасць хутка будзе набіраць тэмпы.

Перш за ўсё, патрабуецца, каб рабочы быў забяспечан работай, каб ён не прастайваў без справы і не трымаў час на пошукі інструментаў і матэрыялаў. Рабочы павінен таксама ведаць план свайго цеха, брыгады і результаты сваёй выпрацоўкі. Патрабуецца, каб варытацы добра агадаліся равонымі рабочымі, каб з-за іх псавання не было трымаў рабочага часу і каб вышт стаханавцкай работы хутка перадаваўся астатнім рабочым.

Зусім аразумела, што ва ўсёй гэтай рабоце роля інжынера-тэхнічнага работніка выключна вялікая. Таварыш Сталін у сваёй гістарычнай прамова на ўсеагульнай нарадзе стаханавцаў асабліва ўвагу звяртаў на дапамогу інжынера-тэхнічнага работніка ў развіцці стаханавцкага руху. Між тым, у рэдае галіні прамысловасці інжынера-тэхнічнага работніка не могуць гэтым пахваліцца. Вось на швэбскай фабрыцы імя Клары Цэткін рабочыя зусім не атрымліваюць тэхнічнай дапамогі. Абсталіванне сістэматычна вывадзіцца са строю, а галоўны інжынер фабрыкі тав. Гараны займаецца эксперыментамі, якія... ліквідаюць прадукцыйнасць працы стаханавцаў.

Або ўздым Гомельскага заводу імя Кірава. Тут інжынер Пятухов і Зах ніяк не могуць распарадаваць правільны тэхнічны працэс, а гэта з'яўляецца асновай росту прадукцыйнасці працы. На гэтым заводзе стаханавец зборнага цеха тав. Вазыкін яшчэ ў красавіку даказаў, што ёсць поўная магчымасць аднаму рабочаму, пры дапамозе вучня сабраць 3—4 заўбечаныя станкі за месяц. Але да гэтага часу прымяненне гэтага вопыту не забеспячана тэхнічнымі мерапрыемствамі. Мясячнае заданне — 6 станкоў — не выконваюць нават чатыры пары зборніцкаў.

Правільна паступілі кіраўнікі менскай абшчэвай фабрыкі імя Тэльмана, якія аразумелі, што поспех прадактыўніцкага саборніцтва ва многіх будзе залежаць ад тэхнічнай дапамогі і кіраўніцтва, сабралі нараду інжынера-тэхнічных работнікаў, на якой вызначылі канкрэтны план тэхнічных мерапрыемстваў па забеспячэнню дзейнага павышэння прадукцыйнасці працы.

Справа гонару інжынераў і тэхнікаў быць памочнікамі ў разгортванні стаханавцкага руху. Гутарка ідзе не аб камп'юнайскай дапамозе, а аб сістэматычнай рабоце па ператварэнню цехаў і прадпрыемстваў у сувільна стаханавцкія, аб новым стылі вытворчай работы.

У паслявоены выкананні прамысловасць адтрымае немалаважную ролю павышэнне тэхнічнай кваліфікацыі рабочых. Між тым, на рэдае прадпрыемстваў зусім занулілі тэхнічную вучобу, атрымліваючы тым самым дзейны рост стаханавцкага руху. Нельга больш пераць, гаспабнае адгаванне прамысловасці БССР. Пара кіраўніцтва прамысловасці аразумець тую сур'езную аказнасць, якую яны нясуць перад партыяй, урадам, перад краінай. Ліквідуць канцылярыска-бюракратычныя металаы работы, выкаротавуючы шкодніцтва, высювачы новыя, адзіныя партыі кадраў, пра-большэвіцкую ўзначальваючы прадактыўнае сацыялістычнае саборніцтва, забяспечым уздым работы прамысловасці, вернем запазычанасць краіне.



12 верасня ў Маскве на Краснай плошчы адбылася магучая дэманстрацыя, прысвечаная святкаванню XXIII Міжнароднага юнацкага дня. НА ЗДЫМКУ: на трыбуну маўляея. Злева направа — таварышы СТАЛІН, МОЛАТАУ, МІКАЯН і ЧУБАР.

ПРАДАКТЫўНІЦКАЕ САБОРНІЦТВА НОВЫМІ ПЕРАМОГАМІ СУСТРЭНЕМ ВЯЛІКАЕ СВЯТА ПРАЦОўНЫХ

КРЫВАНОСАўСКАЕ ВАДЖЭННЕ ПАЯЗДОў

ВІЦБЕСС. Ужычючышыся ў прадактыўніцкае саборніцтва, машыністы віцебскага паравознага дэпо паказваюць ўзоры крываносаўскага ваджэння паязду. Штодзённа машыністы дабіваюцца павелічэння тэхнічнай хуткасці і эканоміі паліва.

12 верасня машыніст тав. Камбула (паравоз ФД 20-1296) даставіў паязд загой ў 2011 тон з Оршы ў Віцебск раней раскладу на 33 мінуты.

Машыніст-комсамалец тав. Котнеў (паравоз ФД 20-1146) даставіў паязд з Віцебска ў Оршу раней раскладу на 18 мінут. Вага паязда складала 1900 тон.

КАЛГАСНІКІ ўСТУПАЮЦЬ У САБОРНІЦТВА

ВЕТГА. Невялікі інтэрнацыянальны калгас «Комунар», што разамешчан улож берагоў ракі Сожы, дабіўся сёлета значных поспехаў ў барацьбе за высокі ўраджай. Гектар жыта ў калгасе даў 24 цнт., ячменю — 25 цнт., аўса — 23 цнт. Калгасны сад даў 300 тон яблык. Даходы калгаса ад саду ў гэтым годзе дасягнуць 65 тысяч руб.

Значна выраста вага калгаснага прападня. Калгаснікі ўжо атрымалі авансам на кожны прападзень па 2,1 кр. зернявых, 2 кр. гародніны, 1 кр. яблык і па 2 руб. грашма. Самы стаханавца Барадзіна Восіла атрымае сёлета на прападзі 38 цнт. зернявых, каля 100 цнт. бузлыбы і 4800 руб. грашма.

КОМСАМОЛЬСКАЯ БРЫГАДА

МАГІЛЕў. Рабочы калектыў машына-будаўнічага заводу імя Дзімітравы абавязна сустрача Вялікую гадавіну Кастрычніцкага поўным выкананнем галовага плана, знізіць сабекошт на 15 проц. Паміж ішамі, брыгадамі і стаханавцамі заключаныя дагаворы на сацыялістычнае саборніцтва. Створана стаханавцкая комсамольская брыгада па вырабу бочкаў і сарвацкаў.

У выніку прагасаточнага саборніцтва прыкметна распе прадукцыйнасць працы.

Паказальнік, дасягнуты Котневым, з'яўляецца рэкордным на участку Віцебск—Орша. За паязд паезак — з 1 па 11 верасня — тав. Котнеў законамў 3657 кгр. вугалю.

13 верасня дыспетчар участка Віцебск—Невель тав. Гайламанаву заключыў саагавор з машыністамі Высоцкім і Дрэвіным. Дыспетчар абавязваўся забеспячыць машыністам вольны пуды, а машыністы — вадзіць паязд па графіку. Саборніцтвам выконваюць свае абавязальствы. У той-жа дзень машыністы Высоцкі і Дрэвін прыбылі ў Невель раней раскладу на 14 мінут.

Калгас пасяхова заапочыў саўбу азімьх. Дружныя і роўныя ўсходы азімьх радуюць вока калгаснікаў. Пасля абмеркавання закліку стаханавцаў прамысловасці калгаснікі ўжычючыся ў сацыялістычнае саборніцтва за дастойную сустрачку гадавіны Вялікага Кастрычніка. Яны абавязаліся: да 20 верасня заапочыць зябілае ворына, да 1 кастрычніка заапочыць уборку і алачу ільіапрадукцыі, узоруна падрыхтаваць калгасную ферму да зімы.

У калгасе арганізаван гуток на вывучэнню выбарчак закона. У калгасе б'еь ліччэ 15 неіспытанных жанчын. Для іх арганізаван лікунт з тым, каб да выбараў у Вярхоўны Совет СССР поўнасьцю ліквідаваць неіспытанасць у калгасе.

ДАЛУЧЭННЕ СССР ДА НІЁНСКАГА ПАГАДНЕННЯ

Савецкі ўрад далучыўся да дасягнутага на канферэнцыі ў Ніёне пагаднення аб калектыўных мерах супроць пірацкіх дзеянняў, уключаючы падвожныя лодкі на Міжземным моры. Варта чакаць, што ў бліжэйшыя дні гэта пагадненне будзе зацверджана і іншымі зварэжамі, запікаўленымі ў барацьбе з морскім разбоем, пасля чаго яно ўступіць у мом.

Ніёнскае пагадненне аб барацьбе з пірацтвам з'яўляецца дакументам, адлюстравуючым усю вострыню сучаснага міжнароднага становішча. Фашысцкія агрэсары сёньня ва ўсім свеце з'яўляюць смуты і беззакона, яны робяць стаўку на развіццё новай сусветнай вайны. Морскі бандаізм, адбываючы чалавечства да лаўно мінуўшых вякоў, паказвае, што агрэсары не пагарджаюць ніякімі спадкамі да ажыццяўлення сваіх зліччальных мэт. Гэта абстаноўка ўладарна злічце дзяржаваў, запікаўленым у захаванні міру, неабходнась аб'яўлення сіл супроць процівапалітычнай вайны. Нават не вельмі гарачы прыхільнікі калектыўных дзеянняў супроць агрэсіі вымушаны зараз прымаць сур'езныя меры да самаабароны ад фашысцкіх правакацыяў.

Удзел СССР у Ніёнскім пагадненні ўваўнае заапочнае і тлумачыцца яго кроўнай запікаўленасцю ў міжземнаморскай праблеме. Міжземнаморская шлях і звязваюць чорнаморскія парты з «Вялікай вайной» — з Атлантаікай: «Савецкі Саюз амываецца зодзі, непасрэдна зліваючыся з Міжземным морам, якое звязвае як савецкія парты з знешнім светам, так і савецкія парты паміж сабой» (Літвінаў). Мір і парадок на Міжземным моры неаходны Савецкаму Саюзу для развіцця яго гандлю і сундаходства. Савецкая праця і ў ім не прымае ўдзел Іспанская рэспубліка. Устаўляючаяся на Міжземным моры ахова сундаходства не рэспублікаваецца па іспанскай судні. Вольны тата, пагадненне хопь і адварагае прызнанне права ваюючай стараны за банітат Франка, усё-ж упамінае аб «звух старанах», якія змяшчаюць ў Іспаніі. Яна, што такі пыход мала саадзіцца ўмацаванню безапаснасці ў Міжземнаморскім басейне.

Пагадненне аб барацьбе з пірацтвам на Міжземным моры выпрацавана без удзелу Італіі і Германіі. Гэтыя фашысцкія дзяржавы сабавіталі канферэнцыю ў Ніёне, прабаваў сарваць ёя, атыміліся прымаць удзел у ёе работах. Італьянскія фашысты і і германскія насобнікі тым самым канчаткова выкрылі сабе як віноўнікаў разбою на Міжземным моры. Але ім не ўдалося сарваць сваім сабатажам скліканне і работу Ніёнскай канферэнцыі. Канферэнцыя адбылася супроць іх жадання. Пагадненне аб барацьбе з пірацтвам было выпрацавана супроць волі пірацтваў.

Італьянскія фашысты прэтэндуць на пазаванне на Міжземным моры, абвясочваючы яго «ўнутраным» морам другой рымскай імперыі. У гэтым — сёньня многіх заў Мусаліні. Міжземнаморскае пагадненне поўнасьцю апракідае палобныя неадарочны прэтэнзіі фашысцкага дыктатара. Не вынікава, што абарону міжземнаморскіх магістраляў ад Гібралтара да Лардска ўзялі на сябе Англія і Францыя. 40 проц. ванных караблёў, сканцэнтраваных з гэтай мэтай на Міжземным моры, паслава Францыя, 60 проц. Англія. У выпадку, калі фашысцкая Італія пойдзе наліччальную і далучыцца да Ніёнскага пагаднення, де флоту будзе даручана па-тружванне Тірэнскага і Адрыятычнага мароў, гэта значыць, па сутнасці, воў, непасрэдна амываючых італьянскія берагі.

Ніёнскае пагадненне сур'езна пагравяе міжнародныя пазіцыі фашысцкай Італіі. Гэта пагадненне з'яўляецца ўдарам і па прыстужу германскага саюзніка — Італьянскага фашызма.

Заапочыліся правам ініцыявання з Рымі і Берліна спробы прапінгуць на канферэнцыі ў Ніёне прызнанне Італіі германскай марынеткі — Франко «ваюючай старонай». Гэтыя спробы сустражаў заапочны адпор з боку дзяржаў, запікаўленых у падтрыманні міру ў Міжземнаморскім басейне. Пагадненне асоба агаварнае, што за Франко не прызнаецца права ваюючай стараны.

Ціберлае выступленне Народнага камісара замежных спраў СССР тав. Літвінава на канферэнцыі ў Ніёне сазаржала разгоснуўту праграму барацьбы з распусаўшымся фашысцкімі пірацтвамі. Гэта вступленне выражае наменіца залучы калектыўнай абароны міру і парадку ў Між-

земнаморскім басейне. Наперакор панаганню некаторых прыхільнікаў прыданна Міжземнаморскай канферэнцыі «чыста тэхнічнага» характара, прамова кіраўніка савецкай дэлегацыі яра азыяла за палітычныя заданні.

Пры ўсім тым пункт гледжання прыхільнікаў калектыўнай абароны міру не атрымаў поўнага адлюстравання ў выпрацаваным ў Ніёне пагадненні. Прыняты канферэнцыяй дакумент праставілае сабой толькі першы крок на шляху да арганізацыі адпору зарваўшымся фашысцкім пірацтвам. У якасці першага кроку ў гэтым напрамку ніёнскае пагадненне носіць адб'ітак поўнай робасты, незавершанасці.

Пагадненне робіць упор на барацьбу з пірацкімі дзеяннямі тых падвожных лодак, якія нападваюць на гандлёвыя судны, парупаючы правамі аб гуманітарнай павольнай вайны, устааючыся лонданскім морскім дагаворам 1936 года. Толькі ў вышаму парушэнні «правіл гуманітарнасці» падвожныя лодкі будуць знішчаны патружнымі караблямі. Зусім відавочна, што гэты пункт пагаднення пакідае вельмі шырокую лазейку для фашысцкіх правакацыяў. Можна загада сівардзжаць, што Італьянскія бандаішчы падвожныя лодкі выкарыстоўваюць падліную ім лазейку для спроб сааеабаліваць «легалізацыі» морскага разбою. Між ішымі, гэтыя спробы будуць да поўнай ступені затрунены ўмовай, змяшчаючайся ў пратэкоце канферэнцыі, якая прадуцьдэжае, што любая падвожная лодка, утойваючая сваю павільнанасць, падлягае патапаванню, як пірацкі карабль.

Другім вельмі істотным праблемам выпрацаванага пагаднення з'яўляецца тое, што ў ім не прымае ўдзел Іспанская рэспубліка. Устаўляючаяся на Міжземным моры ахова сундаходства не рэспублікаваецца па іспанскай судні. Вольны тата, пагадненне хопь і адварагае прызнанне права ваюючай стараны за банітат Франка, усё-ж упамінае аб «звух старанах», якія змяшчаюць ў Іспаніі. Яна, што такі пыход мала саадзіцца ўмацаванню безапаснасці ў Міжземнаморскім басейне.

Умацаванне парадку і законнасці ў Міжземнаморскім басейне, як і ва ўсёй Еўропе, неарарытна звязана з барацьбай рэспубліканскай Іспаніі супроць наліччальнага агрэсараў. Італа-германа-мараканскія пошчыты прабуць заапочыць зямлю Іспанскага народа для тата, каб ператварыць Іспанію ў поўнасьцю ў новы пандарм у тылу Францыі і ў непасрэднай блызацы ад важнейшых морскіх шляхоў Англіі. Пірацтва на Міжземным моры з'яўляецца прамым вынікам інтэрвенцыі фашысцкіх дзяржаў у Іспаніі. Уся дэмакратычная Еўропа, усё прыхільнікі міру і парадку заапочылены ў тым, каб паддальчыцца сусветнай вайны атрымалі ў Іспаніі належны адпор.

У прымяненні да вайны ў Іспаніі можна гаварыць аб «звух старанах» толькі ў той меры, у якой моры называць «двума старонамі» пірацкую падвожную лодку і мірны карабль, які падаў верадамоўна ванду. Толькі перамога гераніага іспанскага народа над італа-германскімі агрэсарамі забеспячыць сапраўдны парадак і сапраўдную безапаснасць на Міжземным моры.

Ніёнскае пагадненне, не гледзячы на яго непаўнату, з'яўляецца міжнародным актм калектыўнай абароны безапаснасці на Міжземным моры. Можна выказаць надзею, што сёлет за першым крокам да аднаўлення парадку на Міжземным моры будуць зроблены і далейшыя крокі ў гэтым напрамку. Логіка паказь, прымуоўшчя канферэнцыю ў Ніёне выпрацаваць калектыўнае пагадненне аб барацьбе з пірацтвам, іштурхае міралюбівых дзяржаў да ўмацавання сістэмы сумесных дзеянняў у абарону законнасці і міру.

Наша вялікая краіна зможа прыняць свае меры ў абарону свайго гандлёвага сундаходства. Разам з тым Савецкі Саюз гатоў падтрымаць усякае калектыўнае мерапрыемства, аабяспечваючае агульныя інтэрэсы дзяржаў, запікаўленых у захаванні міру і ўмацаванні безапаснасці. Верны сваёй паслядоўнай палітыцы барацьбы за мір, СССР амывае ніёнскае пагадненне аб барацьбе з пірацтвам сваім подісам.

«ПРАВДА»

НА ПЛЕНУМАХ ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ

ПЛЕНУМ ПОЛАЦКАГА АКРУГКОМА КП(б)Б

ПОЛАЦК. 14 верасня адбыўся пленум Полацкага Акружка КП(б)Б. Пленум заапочыў даклад сакратара АК КП(б)Б Анісеева аб ходзе выканання пастаювы СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб дапамозе калгаснаму сільнаму БССР і аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў калгасным упарадкаванні. У спрэчках па дакладу выступілі 11 чалавек. На пленуме з прамовай выступіў выконваючы абавязкі другога сак-

ратара ЦК КП(б)Б тав. Лявінкі. Пленум вывёў са складу Акружка і яго бюро загадчыка культурына Кулгасава з зніжэннем яго з работы. Былы сакратар АК КП(б)Б Ліхачову пленумам выключан з ратуў КП(б)Б. Тайным гасаваннем пленум абраў выконваючым абавязкі першага сакратара АК КП(б)Б тав. Церахава. (БЕЛТА).

НА ПЛЕНУМЕ МЕНСКАГА РАЙКОМА ПАРТЫ

Учора, 14 верасня, адбыўся пленум райкома партыі Менскага раёна разам з актывам. Справадачны даклад аб рабоце райкома зробіў сакратар райкома Кіштымаў. Замест праўдзанага вылажэння фактаў і растлумачэння таго, чаму ў Менскім раёне на сутнасці сабтужоца рааінене СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня, дакладчык прабаваў прадставіць становішча спраў у раёне ў ружовых фарбах, прабаваў ашукаль пленум.

манеўр. Пленуму выступаючы расказалі аб тым, як Кіштымаў «свучыў» абмежавана адзінчэннем калгаснікаў прысадыбных участкаў зямель да мінімальнай нормы, замест таго, каб у першую чаргу вырнуць прысадыбныя участкі зямлі, адрэзанія шкоднікамі ў калгасніках, як гэта патрабавалася рааіненнем партыі і ўрада. Актывісты расказалі аб рааіненні калгасных сходаў, патрабаваўшых зварот калгаснікам адрэзанія шкоднікамі прысадыбных участкаў зямель. Нават пасля гэтых рааіненняў Кіштымаў не адмінуў сваёй устаноўкі. Толькі пасля пленума

ЦК КП(б)Б у раёне пачалі зварачаць калгаснікам адрэзанія шкоднікамі прысадыбных участкаў зямлі.

Не гледзячы на патрабаванні калгаснікаў, ліквідаваць па-шкодніцка арганізаваныя саўгасы, Кіштымаў утай перад камісіяй тав. Якаўлена рад такіх саўгасаў.

Члены бюро райкома, расказалі актыву аб тым, як Кіштымаў услад заапочыў выключэнне з партыі ворагаў народа, выкрытых партыйнымі партыйнымі арганізацыямі, як быў соран пачатак навуцальнага года ў рэдае школ Б. Дзеержанскага раёна.

Абмеркаваўшы ўсе гэтыя факты, якія сведчаць аб яўна воражай лініі Кіштымава, пленум райкома аднадушна зняў Кіштымава з работы, вывёў яго са складу членаў пленума і выключыў з партыі. Пленум абраў выконваючым абавязкі першага сакратара Менскага сельскага райкома КП(б)Б тав. Пташкіна І. Е. Тав. Пташкін І. Е. нарадзіўся ў 1911

годзе ў сільскай сям'і. У 1925 годзе ён уступіў у комсамол, а ў 1931 годзе — у партыю. У 1929 годзе прапанаў сакратаром ВЛКСМ, потым старшынёй сельсавета.

У 1930 годзе па мабілізацыі ЦК ВЛКСМ ён накіроўваецца на арганізацыю Луганскага звааасоўтаса на Украіну. Там прапанаў да з паловаю гады ў якасці слесаря і адначасова з'яўляўся сакратаром комсамольскага камітэта. У 1932 годзе прапанаў культурнаму парткому звааасоўтаса.

З кастрычніка 1932 года па снежань 1936 года ён вучыўся ў ленынградскім Вышэйшым тэагагічным інстытуце, выконваючы ў той-жа час абавязкі сакратара камітэта ВЛКСМ. У снежні 1936 г. тав. Пташкін вылучаецца на партработу і працуе да апошняга часу адказным інструктарам Ленінскага РК ВКП(б) у г. Ленінградзе.

У ГУРТКАХ ВЫВУЧАЮЦЬ КАВАРНЫЯ МЕТАДЫ РАБОТЫ ЗАМЕЖНЫХ РАЗВЕДАК

Рабочы Гомельскага шклозавода імя Сталіна прадуцяюць вялікую запікаўленасць да ввучэння матэрыялаў аб каварных металах работы замежных разведкаў. 700 рабочых фабрыкі ў 14 гуртках ввучаюць брашуры Уранава, Закоўскага, Вымыскага і ішн. Гурткімаў каварных

падрыхтавання прапагандысты. Заводская пяматэрыяжа «Сталінец» пераарукоўвае артыкул тав. Закоўскага. У заводскім клубе прагучаны тры лекцыі аб птнёнска-дыверсійнай рабоце фашысцкіх разведкаў.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

ПАВЕДАМЛЕННЕ ШТАБА КІТАЙСКИХ ВОЙСК

ШАНХАЙ, 14 верасня. (БЕЛТА). Камандаванне кітайскіх войск устанавіла новую лінію абароны на шанхай-усунскім фронце, якая праходзіць праз Люхэ-Лодзянь — Цзіанань — Вацзыцяо — Паўночны вакал. Кітайскія войскі пераўмацоўваюцца на новай лініі абароны для аказання рашучага супрацьстаяння далайшаму ўтварэнню японскіх войск.

Па загаду кітайскага камандавання, кітайскія войскі 13 верасня з боем пакінулі Юбу і таксама адшлі да новых пазіцый. Пасля адыходу атраду-ж была ўстаноўлена сувязь на абовых флангах. У аднаўдасці з загадаў распарадкаванням шанхайскія войскі сёння рашуча адшлі ад дэлавога цэнтру Цзіанана. Усходні шпалом заняты японскімі войскамі.

У выніку пачатку палётаў кітайскіх самалётаў на японскія ваенныя караблі, якія сталі на роках Ванпу і Янцзы, на двух японскіх крысерах усяцхнулі пажары. Скінутыя з кітайскіх самалётаў бомбы палілі таксама ў тры іншыя японскія ваенныя караблі. Не гледзячы на ўмяошчэнне абстрэл самалётаў японскай зенітнай артылерыяй, усе кітайскія самалёты аказаліся непашкоджанымі. 13 верасня японскія самалёты бамбардзіравалі Пунтун і раён Хонг'ю. Раён Хонг'ю ад Сучжоу да Паўночнага вакала ахвацан велізарным пажарам.

Паведамленне штаба кітайскіх войск дае наступную характарыстыку дасягнутым кітайскімі войскамі ўстановаў абароны:

«Пачынаючы з 11 верасня, кітайскія войскі без асобных страт пачалі адступашы ад берагавой лініі на загады падрыхтаваных пазіцый. Адступленне адбылося без асобага напіву з боку японскіх войск.

Асноўнай задачай кітайскіх войск у першы перыяд баёў за Шанхай было зтрыманне сухапутных аэрацый японскіх войск у розных пунктах узяр'ежжа, якія правозіліся над прыкрыццём яраснага артылерыйскага абстралу з ваенных караблёў.

Не было, вядома, паліці баскожна зтрыманне высяку японскіх войск, якія правозіліся над прыкрыццём агню магутаў марскай артылерыі ў складзе звыш 700 гармат рознага калібру, тым больш, што кітайская армія не мела дастатковых тэхнічных сродкаў для таго, каб атагнаць японскія войскі.

Пасля таго, як японскія войскі высадзілі ў некалькіх пунктах на берагах рэк Ванпу і Янцзы, штаб кітайскіх войск паставіў задачай зтрыманне, наколькі гэта магчыма, злучэнне высаджаных японскіх часцей і нанесені ім найбольшае паражэнне, перш чым будуць устаноўлены японскія пазіцыі. У той-жа час быў аддан загад аб узяццыві новых умаганаў пазіцый, зольных вытрымаць агонь марскай артылерыі. Гэтыя задачы былі выкананы кітайскімі войскамі, не гледзячы на самыя ярскія артылерыйскія абстрэл і паветрашную бамбардзіроўку.»



12 верасня ў Маскве на Краснай плошчы адбылася магутаўная дэманстрацыя, прысвечаная святкаванню XXIII Міжнароднага юнацкага дня. НА ЗДЫМКУ: юныя дэманстранты Эля Зудген (злева), Сёма Курбінскі на Краснай плошчы. Фото Ф. Кіслова (СФ).

АДКРЫЎСЯ ПЛЕНУМ ЛІГІ НАЦЫЙ

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння рашуча ў 11 гадзін ажыўшы 18-ты пленум Лігі нацый. Часова старшынстваваў старшыня Савета Лігі нацый, дэлегат Іспанія Негрын. Прысутнічаюць дэлегаты ад 50 краін. У склад дэлегацыі СССР уваходзяць: народны камісар замежных спраў тав. Літвінаў, паўпрэмы ў Парыжы і Рыме тт. Сурым і Штэйн (дэлегаты), паўпрэды ў Сталіне — тав. Калантай і генеральны сакратар наркамата замежных спраў тав. Гершэльман (памясненні дэлегаты).

Пасля выбараў мандатнай камісіі Негрын выступіў з прамовай, ў якой адзначыў, што ў апошні час ва ўзаемазалежных дзяржаў пачынаюцца выпадкі парушэння міжнародных абавязанстваў. Ён падкрэсліў, што міжнародныя законы ўжо не маюць ранейшай каштоўнасці і сілы. Напівіць ўжо не абавязваюць ні абавязваюць толькі ў ступені, устаноўленай самімі напівістымі. Гэта будзе пачынуць у далейшым, заявіў Негрын.

Пасля перапынку мандатная камісія агадасіла свой першы даклад аб поўнамоцтвах дэлегатаў. Наперакор падзеям некаторых колаў, ні на пасляжэйшым мандатнай камісіі, ні на пленуме нічога пакуль не прапанавалі лічыць Аб'яднаны «болыт не існуючай» або выбываўшай з Лігі нацый з прычыны страты сваёй незалежнасці. (Аб'яднаны, як вядома, не паслала дэлегацыю на пленум Лігі).

КРЫВАВАЯ РАСПРАВА З СЯЛЯНАМІ Ў ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Кіраўніцтва сялянскай партыі «Стропніцтва людоеў» разаслала разакіям польскіх газет непараўнаваны ў друк бюлетэнь аб сялянскай забастоўцы і аб крывавай расправе паліцэйскіх карных атрадаў з сялянамі.

У бюлетэні ўказваецца, што сялянская забастоўка ахапіла 10 ваяводстваў.

Згодна падліку «Стропніцтва людоеў», у сярэднім баставала ад 70 да 90 працэнтаў усяго сялянскага насельніцтва ўсіх дзесяці вышэйшеразлічальных ваяводстваў. У Кракаўскай ваяводства забастоўка ахапіла ўсіх сялян галагоўна.

У бюлетэні апісваюцца зверствы, якія учыняліся карнымі атрадамі. Так, у вёсцы Бурштын, Рагаўскага павета, паліцыя абла сялян Крыжалька і Барана, пры чым Крыжалька паліцэйскія выбілі вочка і прамаляў чэрпак. Давезаўшыся аб гэтым, звыш 6 тысяч сялян ваякоўных вёскаў сабраліся ў Бурштын, прагэтуючы супраць збыццяў. Паліцыя пусціла ў хол агнястрэлную зброю і ранила 21 сялянца.

У вёсцы Муціно, Яраслаўскага павета, Льюбоскага ваяводства, паліцыя зашпал сусотрала базбройныя натоўп сялян, якія накіраваліся ў горад Яраслаў пратэставань супроць арышту кіраўнікоў яраслаўскай арганізацыі партыі «Стропніцтва людоеў». 8 сялян былі забіты.

У вёсцы Касінка, Ліманскага павета, Кракаўскага ваяводства, паліцэйскі карны атрад расстрэляў 9 сялян.

«Паліцыя, — гаворыцца ў бюлетэні, — акружала вёскі, разбурала дашчэнту сялянскія хаты, знішчала сельскагаспадарчыя прылады і ўсякі хатні скарб, харчаванне і адзенне, выкідаючы дзяцей з калысак, катуючы і насілючы жанчын».

«Стропніцтва людоеў» падкрэслівае, што лічыць забітых і раненых сялян даўка перавышэннем афіцыйнага ліку.

«Яшчэ цяпер, — паведамляе бюлетэнь, — зганоўваюць трупы сялян, якія валаюцца на палых.

Матэрыяльныя страты, прычыненыя сялянам, не паддаюцца ліку, наколькі ўбываюць ад «спасіфікацыі» сялян за гэта часу не вяртаюцца ў свае паселішчы». Бюлетэнь ўказвае, што масавыя арышты ахапілі ўсю Польшчу.

„ШАХЦЕРЫ“

(ВЫТВОРАСЦЬ ОРДНАНОСНАЯ ФАБРЫКІ «ЛЕНАФІЛЬМ»)

«Помінь і ніколі не забываць, што пакуль ёсць капіталістычнае акружэнне, — будучы і шкідлівы дыверсант, шпівен, тарарысты, засылаемыя ў тылы Савецкага Саюза разведчыкі органы замежных дзяржаў, помінь аб гэтым і вёсці барацьбу з тымі таварышамі, якія недапінваюць азначэння факта капіталістычнага акружэння, якія неацэняюць сілы і значэння шкідлівага — гэтыя словы таварыша Сталіна фактычна з'яўляюцца асновай фільма «Шахцеры». Задача аўтароў фільма, рэжысера С. Ютэнкіча і сцэнарыста А. Каллера, зводзілася к таму, каб паказаць барацьбу партыі з ворагамі народа, паказаць метады дыверсійна-прадвойнай работы траіцкістаў, шкідліваў, шпівен і бялітасяе іх выкарчаванне з савецкай зямлі. Як бачым, аўтары ўзялі вельмі, вельмі актуальную і патрэбную тэму.

Перал гледчамі прадстае вугальны Данбас. Вось станцыя Даўтушын. Вядомы ўдольнік савецкага сакратара партыі Семёна Прымака мы бачым невялікі паўрабурван, запущаны шахцёрскі гарадок. — які яшчэ на старой траіцкінскай называўся «Шахцеры». Кругом непарадок і неарганізаванасць. Шахта пастаяна ў працы. На шахце за спіной вальмоўды-директара Чуба, які забыў аб капіталістычным акружэнні і страціў класавую пільнасць, звылі сабе гняздо ворагі народа: сакратар партыі — траіцкіст Файвушанскі і шпівен Красоўскі.

Ліны дэарганізаванасць работы калектыву, прабуць затармазванне работу шахты, зрываюць будоўлю новага сацыялістычнага гарада. Ліны глушаць ініцыятыву і сэмкрэтыку мас, куючы актыўных арганізатараў будоўніцтва савецкага (Ольга Бабылёва), лепных рабочих шахты (Матвей Бабылёва). Траіцкіст Файвушанскі на завяданне савецкага траіцкіскага цэнтру прабуць выкінуць з партыі калі 10 найбольш актыўных дэяўных членаў партыі. Але гэта яшчэ не ўлічана.

Нова сакратар партыі Семён Прымак узяўся прынясецца да людзей. Ідзе ў масы шахцёраў, прыскухоўвае іх да парад работных. Ён агрупоўвае работы калектыву, улівае новую працоўную энэргію.

Польная сироба Файвушанскага і Чуба гоняць, дэскрэдытаваць, звыліць выкушача аказваць, прыводзяць гэты вядомы фільм. ВЛ. ДВАЖЫНСКІ.

КІТАЙСКІЯ САМАЛЁТЫ ПАТАПІЛІ ЯПОНСКІ ВАЕННЫ КАРАБЛЬ

ЛОНДАН, 14 верасня. (БЕЛТА). Карэспандэнты англійскіх агенстваў паведамляюць, што два японскія крысера і тры мінасныя 14 верасня абстрэлі форт Бокатыграс паміж Гонконгам і Кантонам (на поўдні Кітая). Форты аказалі на агонь японскіх ваенных караблёў. Апошнія пазвергілі таксама бамбардзіроўкі кітайскіх самалётаў. Летчыкі заявілі, што два японскія ваенныя караблі пашкоджаны. Кітайскія ваенныя ўлады пазволяць слоў карэспандэнта газеты «Таймс», сьвідарваюць, што кітайскія самалёты удалося патапіць адзін японскі ваенны карабль і нанесці пашкоджанні некалькім іншым. Паведамленне аб патапленні японскага ваеннага карабля агульківаана таксама кітайскімі ўладамі ў Нанкіне і Шанхаі.

ЯПОНЦЫ БАМБАРДІРАВАЛІ АМЕРЫКАНСКУЮ БОЛЬШІЦУ

ЛОНДАН, 13 верасня. (БЕЛТА). Як паведамляюць японскія самалёты, вылецеўшы з заўла Біас (правінцыя Гуаньдун), зрабілі напад на горад Вайцжоу, які знаходзіцца даўка ад берага. Дыктарат амерыканскай большіцы ў Вайцжоу паведаміў, што японцы скінуты бомбы на амерыканскую большіцу, не гледзячы на тое, што над большай развілася амерыканскія флага. Японскія мінасныя два раз-

ПАШКОДЖАНЫ КІТАЙСКІЯ ВАЕННЫЯ УЛАДЫ

ЛОНДАН, 14 верасня. (БЕЛТА). Карэспандэнты англійскіх агенстваў паведамляюць, што два японскія крысера і тры мінасныя 14 верасня абстрэлі форт Бокатыграс паміж Гонконгам і Кантонам (на поўдні Кітая). Форты аказалі на агонь японскіх ваенных караблёў. Апошнія пазвергілі таксама бамбардзіроўкі кітайскіх самалётаў. Летчыкі заявілі, што два японскія ваенныя караблі пашкоджаны. Кітайскія ваенныя ўлады пазволяць слоў карэспандэнта газеты «Таймс», сьвідарваюць, што кітайскія самалёты удалося патапіць адзін японскі ваенны карабль і нанесці пашкоджанні некалькім іншым. Паведамленне аб патапленні японскага ваеннага карабля агульківаана таксама кітайскімі ўладамі ў Нанкіне і Шанхаі.

КАБ СОВЕТ ЛІГІ НАЦЫЙ ПРЫГЛЯД НЕАБХОДНЫЯ МЕРЫ

ЛОНДАН, 13 верасня. (БЕЛТА). Дэлегат Кітая Велінтон Ку уручыў генеральнаму сакратару Лігі нацый Авенало ноту, ў якой афіцыйна паведамляе аб паліцыі Японіі на Кітай. Прадэкламуеся ўтварэнне Японіі, ў якой прымаюць узяць японская армія, флот і вянцян, гаворыцца ў ноте, пратэставанне сабой агрэсію супроць тэрытарыяльнай паліцыі і палітычнай незалежнасці Кітая. У сілу гэтых акалічнасцей кітайскі ўрад парабудуе культурных каштоўнасцей.

НОТА КІТАЙСКАГА УРАДА ЛІГІ НАЦЫЙ

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Дэлегат Кітая Велінтон Ку уручыў генеральнаму сакратару Лігі нацый Авенало ноту, ў якой афіцыйна паведамляе аб паліцыі Японіі на Кітай. Прадэкламуеся ўтварэнне Японіі, ў якой прымаюць узяць японская армія, флот і вянцян, гаворыцца ў ноте, пратэставанне сабой агрэсію супроць тэрытарыяльнай паліцыі і палітычнай незалежнасці Кітая. У сілу гэтых акалічнасцей кітайскі ўрад парабудуе культурных каштоўнасцей.

ПАДПІСАННЕ ПАГАДНЕННЯ Ў НІЁНЕ

ЖЭНЕВА (горад у Швейцарыі), 14 верасня (БЕЛТА). Сёння ўсе ўдзельнікі міжваеннаморскай канферэнцыі падпісалі пагадненне, заключанае ў Ніёне. На сёнешнім пасяджэнні канферэнцыі з дэкларацыяй выступіў тав. Літвінаў.

СМЕРЦЬ БЫЛОГА ПРЭЗІДЭНТА ЧЭХАСЛАВАКІ МАСАРЫКА

ПРАГА, 14 верасня. (БЕЛТА). Сёння ў 3 гадзіны 29 мінут рашуча ў сваёй рэзідэнцыі — у замку Ланы — памёр былы прэзідэнт Чэхаславацкай рэспублікі Томаш Масарык.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ЖЭНЕВА, 13 верасня. (БЕЛТА). Сёння на вачэрні пасяджэнні пленуму Лігі нацый выбрав старшынства першага дэлегата Індыя Ага хана. Выбраны таксама шэсць віна-старшын сесіі — чэшскія дэлегаты Англіі, Францыі, СССР, Польшчы, Турцыі і Свабоднай Ірландскай дзяржавы.

ПЕРАЛ ГЛЕДАЧАМІ ПРАДСТАЕ ВУГАЛЬНЫ ДАНОБАС

Вось станцыя Даўтушын. Вядомы ўдольнік савецкага сакратара партыі Семёна Прымака мы бачым невялікі паўрабурван, запущаны шахцёрскі гарадок. — які яшчэ на старой траіцкінскай называўся «Шахцеры». Кругом непарадок і неарганізаванасць. Шахта пастаяна ў працы. На шахце за спіной вальмоўды-директара Чуба, які забыў аб капіталістычным акружэнні і страціў класавую пільнасць, звылі сабе гняздо ворагі народа: сакратар партыі — траіцкіст Файвушанскі і шпівен Красоўскі.

ПЕРАЛ ГЛЕДАЧАМІ ПРАДСТАЕ ВУГАЛЬНЫ ДАНОБАС

Вось станцыя Даўтушын. Вядомы ўдольнік савецкага сакратара партыі Семёна Прымака мы бачым невялікі паўрабурван, запущаны шахцёрскі гарадок. — які яшчэ на старой траіцкінскай называўся «Шахцеры». Кругом не